

Жывыя крыніцы беларускай спадчыны

Традыцыйныя рамёствы і промыслы Беларусі — духоўны і матэрыяльны здабытак многіх пакаленняў беларусаў. Хто і як сёння захоўвае і развівае гэтую важную частку народнай спадчыны?

У выставачным комплексе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі днём адбылася прэзентацыя кнігі "Жывая традыцыйныя рамёствы Беларусі". Двухтомнае выданне было падрыхтаванае пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь у межах рэалізацыі дзяржаўнай праграмы "Культура Беларусі" на 2021—2025 гады.

Ініцыятарамі і ўкладальнікамі выдання выступілі Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур і абласныя метадычныя цэнтры народнай творчасці. У двухтомніку абагульнены каштоўны досьвед работы дамоў ды цэнтраў рамёств і іх філіяў, дамоў народнай творчасці і цэнтраў традыцыйнай народнай культуры, цэнтраў ткацтва і дамоў ганчароў, дзейнасць іх гурткоў і студый, сталых і маладых майстроў.

Дзякуючы дзейнасці цэнтраў і дамоў рамёств захаваліся шматлікія ўзоры традыцыйнага народнага мастацтва, унікальныя калекцыі аўдыя- і відэазапісаў, рукапісаў і фотаматэрыялаў, калекцыі прадметаў народнага побыту і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. У двухтомнае выданне ўвайшлі інфармацыйныя, арганізацыйныя і метадычныя матэрыялы, якія зробілі каштоўным дапаможнікам для ўсіх, хто зацікаўлены развіццём народных рамёств у нашай краіне.

Выданне можна разглядзець як творчую спраба-ваздучу цэнтраў і дамоў рамёств, таму яго прэзентацыя адбылася на выставе "Жывая крыніцы", дзе прадстаўленыя вынікі працы майстроў народнай творчасці з розных рэгіёнаў краіны — узоры ганчарства, ткацтва, роспісу, вышыўкі, карунак і бісерапляцення, пляцення з прыродных матэрыялаў, выцінанкі і многае іншае.

На выставе таксама прагучалі песні ў выкананні сямейнага фальклорнага ансамбля "Крана" з Ракаўскага цэнтра народнай творчасці, што ў Валожынскім раёне.

Акрамя таго, супрацоўнікі дамоў рамёств прадэманстравалі ўзоры народных строяў, уласцівія іх рэгіёнам — ад Маларыты да Орши.

КАРАНІ КРОНА

Ідэя арганізацыі дамоў і цэнтраў рамёств узнякла ў 1980-я гады ў супрацоўнікаў Віцебскага абласнога метадычнага

магілёўскага абласнога аддзялення Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, народны майстар Беларусі Наталля Дамінікава распавяла, што на Магілёўшчыне сёння дзейнічаюць вясімнаццаць дамоў рамёств, якія аб'ядноўваюць дзеяяноста восем майстроў і дваццаць народных майстроў Беларусі. Тут ладзяцца пра-

і тάму заставаліся невядомымі нават для мясцовых супрацоўнікаў сферы культуры. Традыцыі былі сцёртыя з народнай памяці бязлітасным часам, а артэфакты — бясконцымі войнамі ды разбурэннямі, і надзеі на іх аднаўленне, здавалася, не было.

Але напярэдадні атрымання Беларусью незалежнасці пачало з'яўляцца і пашырацца ўсведамленне, што самастойная нацыя мусіць вылучацца сярод іншых народаў сваёй традыцыйнай культурай, — так пачыналася адраджэнне народнага мастацтва, промыслаў і рамёств. Сёння мы можам гарыщи сваім традыцыйнымі рамёствамі не толькі ва ўласнай краіне — вырабы народных майстроў нязменна выклікаюць захапленне ў Заходній Еўропе, дзе традыцыі народнай культуры таксама закрануły агульны лёс страт і разбурэння.

Адметна, што прэзентацыя выдання "Жывая традыцыйныя рамёствы Беларусі" адбылася напярэдадні XIII Рэспубліканскага фестывалю-кірмашу народных мастацкіх рамёств "Вясновы букет", які прайшоў 28 мая ў Верхнім горадзе ў Мінску. Падчас мерапрыемства ладзіліся выставы майстроў народных мастацкіх рамёств, дамоў і цэнтраў рамёств, студый народнага мастацтва, конкурсы па салома- і лозапляценні, ткацтве, вышыўцы, ганчарстве, разьбе па дрэве, роспісе па шкле, выцінанцы, мастацкай апрацоўцы скury і іншых рамёствах, а таксама канцэртныя выступленні фальклорных калектываў і ансамбляў народнай музыкі. У фестывалі прынялі ўдзел больш за трыста пяцьдзясят майстроў народных мастацкіх рамёств з ўсёй краіны, якія яшчэ раз давялі, што іх творчасць не толькі і не столькі прадмет музейфікацыі, а жывая частка сучаснага мастацтва, і створаныя імі вырабы нездарма застаюцца запатрабаванымі.

Антон РУДАК



і сёння пры іх дзейнічай со- рак шэсць клубаў майстроў.

Вядучы спецыяліст

Магілёўскага абласнога

аддзялення Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, народны майстар Беларусі Наталля Дамінікава распавяла, што на Магілёўшчыне сёння дзейнічаюць вясімнаццаць дамоў рамёств, якія аб'ядноўваюць дзеяяноста восем майстроў і дваццаць народных майстроў Беларусі. Тут ладзяцца пра-

і тάму заставаліся невядомымі нават для мясцовых супрацоўнікаў сферы культуры. Традыцыі былі сцёртыя з народнай памяці бязлітасным часам, а артэфакты — бясконцымівойнамі ды разбурэннямі, і надзеі на іх аднаўленне, здавалася, не было.

Але напярэдадні атрымання Беларусью незалежнасці пачало з'яўляцца і пашырацца ўсведамленне, што самастойная нацыя мусіць вылучацца сярод іншых народаў сваёй традыцыйнай культурай, — так пачыналася адраджэнне народнага мастацтва, промыслаў і рамёств. Сёння мы можам гарыщи сваім традыцыйнымі рамёствамі не толькі ва ўласнай краіне — вырабы народных майстроў нязменна выклікаюць захапленне ў Заходній Еўропе, дзе традыцыі народнай культуры таксама закрануły агульны лёс страт і разбурэння.

Адметна, што прэзентацыя выдання "Жывая традыцыйныя рамёствы Беларусі" адбылася напярэдадні XIII Рэспубліканскага фестывалю-кірмашу народных мастацкіх рамёств "Вясновы букет", які прайшоў 28 мая ў Верхнім горадзе ў Мінску. Падчас мерапрыемства ладзіліся выставы майстроў народных мастацкіх рамёств, дамоў і цэнтраў рамёств, студый народнага мастацтва, конкурсы па салома- і лозапляценні, ткацтве, вышыўцы, ганчарстве, разьбе па дрэве, роспісе па шкле, выцінанцы, мастацкай апрацоўцы скury і іншых рамёствах, а таксама канцэртныя выступленні фальклорных калектываў і ансамбляў народнай музыкі. У фестывалі прынялі ўдзел больш за трыста пяцьдзясят майстроў народных мастацкіх рамёств з ўсёй краіны, якія яшчэ раз давялі, што іх творчасць не толькі і не столькі прадмет музейфікацыі, а жывая частка сучаснага мастацтва, і створаныя імі вырабы нездарма застаюцца запатрабаванымі.

Старшыня Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Яўген Сахута прыгадаў світанак станаўлення сістэмы дамоў і цэнтраў рамёств у 1980-я гады, калі многія традыцыйныя рамёствы былі на парогу знікнення — у некаторых рэгіёнах краіны яны былі ўжо, здавалася, незваротна страчаныя,